



КРЫНІЧКА

Дзяржаўная ўстанова адукацыі
“Чэрнікаўшчынскі вучэбна-педагагічны комплекс
дзіцячы сад – базавая школа”

Выпуск №3 (19)
Лістапад 2021

У нумары:

З пачаткам II чвэрці 2021/2022 навучальнага года!!!	Стар. 1
Работа аздараўленчага лагера “Вясёлка”	Стар. 2
Тыдзень энергазберажэння	Стар. 3-4
Акцыя “Моладзь супраць наркотыкаў”	Стар. 4
Прафілактыка інфекцыі COVID-19	Стар. 5-6

З пачаткам II чвэрці 2021/2022 навучальнага года!!!



Паважаныя настаўнікі, вучні і бацькі!
Віншваем вас з пачаткам другой чвэрці! Гэтая чвэрць - самая кароткая. Жадаю ўсім вучням з новай сілай узяцца за вучобу! І скончыць другую чвэрць з добрымі вынікамі! Усім выдатнага настрою, бадзёрасці, аптымізму, творчых і навучальных поспехаў, цікавых спраў і выдатнага здароўя!



Рэдкалегія


Работа аздараўленчага лагера “Вясёлка”



На восеньскіх канікулах с 1 па 6 лістапада была арганізавана работа школьнага аздараўленчага лагера “Вясёлка”, які наведвалі 19 навучэнцаў нашай школы.

Для наведвальнікаў лагера былі арганізаваны і праведзены шматлікія выхаваўчыя і спартыўныя мерапрыемствы:

- квэст-гульня “Бяспека”



- эскурсія “Памятныя мясціны Чэрнікаўшчыны”



- наведванне Чэрнікаўшчынскай сельскай бібліятэкі



- шматлікія хвілінкі здароўя і бяспекі, кіналекторыі і іншыя цікавыя мерапрыемствы.




Тыдзень энергазберажэння



Тыдзень энергазберажэння пачаўся ў школе адразу пасля восеньскіх канікул. Дзеці актыўна ўдзельнічалі ва ўсіх мерапрыемствах.

У дзіцячым садку прайшлі заняткі на тэму "Як захаваць цяпло ў доме". Настаўнік-дэфектолаг Агарак С.Л. правяла гэты занятак з выхаванцамі старэйшага ўзросту. З выхаванцамі другой малодшай і сярэдняй груп успомнілі "Правілы Маленькай Кропелькі".

У 1 класе дзеці на класнай гадзіне паўдзельнічалі ў мерапрыемстве "У гасцях у гнома Эканома". Цікавыя і займальныя заданні гнома дапамаглі дзецям даведацца аб беражлівым стаўленні і эканомным расходаванні прыродных рэсурсаў.



Вучні 2 класа адправіліся ў "Краіну Энергазберажэння" і пастараліся выканаць цікавыя заданні, дапамагаючы Кропельцы і Іскрыцы дабрацца да мэты.

3 клас паўдзельнічаў у мерапрыемстве, якое было прысвечана праблеме экалогіі.




У 5-6 класах прайшла інтэрактыўная гульня "Энергазберажэнне - справа кожнага", падчас якой вучні ўспаміналі асноўныя правілы энергазберажэння дома і ў школе.



Вучні 8 класа пазнаёміліся з прэзентацыяй "Як зберагчы энэргію" і адначасова паўдзельнічалі ў гутарцы па эфектыўным зберажэнні прыродных рэсурсаў.

Навучэнцы 9 класа падчас правядзення адкрытага мікрафона расказалі аб неабходнасці энэргазберажэння дома, аб развіцці карысных звычак эканоміць, а таксама даведаліся аб эвалюцыі беларускай энэргетыкі з прэзентацыі "Эвалюцыя беларускай энэргетыкі: ад дроў да атамнай электрастанцыі".

Акцыя “Моладзь супраць наркатыкаў”



6–27 лістапада 2021 года ва ўсіх установах адукацыі Мінскай вобласці пройдуць інфармацыйныя мерапрыемствы, накіраваныя на прадухіленне распаўсюджвання наркаманыя сярод моладзі.

Праблема незаконнага абароту наркатычных сродкаў і псіхатропных рэчываў - адна з важнейшых глабальных сусветных праблем, для якой не існуе тэрытарыяльных, нацыянальных або іншых граніц.

Рэспублікай Беларусь прымаюцца ўсе магчымыя меры, накіраваныя на спыненне каналаў паступлення наркатыкаў і супрацьдзеянне іх незаконнаму спажыванню і распаўсюджванню на тэрыторыі дзяржавы.

У МУС рэспублікі на сённяшні дзень ёсць дзейныя інструменты для таго, каб эфектыўна супрацьстаяць распаўсюджванню наркатыкаў, але, на жаль, першымі ў поле зроку часта трапляюць тыя, каго нанялі на працу, хто стаў разменнай манетай і проста матэрыялам для зарабляння грошай.

Адзінае рашэнне, якое дазваляе пазбегнуць медыцынскіх і прававых наступстваў, звязаных з незаконным абаротам наркатыкаў, ніколі, ні пры якіх абставінах не звязвацца з імі.

Будзьце пільнымі! Скажыце наркатыкам НЕ!!!

Прафілактыка інфекцыі COVID-19




ЮНИСЕФ
для каждого ребенка

Защити себя и своих близких от коронавируса

Регулярно мой руки с мылом и водой не менее 20 сек.

Прикрывай рот и нос салфеткой или локтем при чихании и кашле. Не трогай лицо грязными руками.



Воздержись от близкого контакта с людьми, у которых есть симптомы простуды. Соблюдай дистанцию 1,5- 2 метра.

Если у тебя температура, кашель и затрудненное дыхание, немедленно обратись к врачу. Если ты приехал из-за границы и у тебя есть симптомы - вызывай скорую!



свод правил по соблюдению респираторного этикета при #COVID19

Выполнение элементарных профилактических мероприятий позволит каждому сохранить своё здоровье: больным людям не заражать здоровых, а здоровым - не заразиться от больных.



Чаще проветривайте помещение, проводите влажную уборку, увлажняйте воздух в помещении любыми доступными способами.

"Горячая" линия по вопросам профилактики инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV:



7 шагов по профилактике коронавирусной инфекции

COVID-19

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

- 1 **Воздержитесь** от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик.
- 2 **Используйте** одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа.
- 3 **Избегайте** близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).
- 4 **Мойте руки** с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми.
- 5 **Дезинфицируйте** гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.
- 6 **Ограничьте** по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.
- 7 **Пользуйтесь** только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка).

COVID-19

ГУ "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии"

Коронавирус #COVID19 меры профилактики



правила соблюдения социального дистанцирования при #COVID19



правила соблюдения социального дистанцирования при #COVID19



Передача инфекции COVID-19 в общественных местах

В связи с увеличением в Беларуси количества заболевших COVID-19 Минздрав напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности:



Старайтесь реже прикасаться к:

- Сушилкам для рук
- Поручням в общественном транспорте
- Дверным ручкам и кнопкам домофона
- Спортивным снарядам в тренажерных залах
- Кнопкам банкоматов



Старайтесь дезинфицировать:

- Экран телефона и планшета
- Пульты
- Клавиатуру компьютера
- Детские игрушки
- Школьные принадлежности



В целях профилактики старайтесь:

- Чихать и кашлять нужно в одноразовую салфетку или в локоть
- Обрабатывать руки и поверхности антисептиками
- Закрывать лицо медицинской маской или респиратором
- Избегать людных мест и соблюдать физическую дистанцию
- При появлении недомогания исключить контакты и проконсультироваться с врачом
- Исключить контакты с больными людьми

Помните: лучшей защитой от COVID 19 является вакцинация

СТОП ВИД.БЕЛ

Рэдкалегія: вучні 5 класа, Баркоўская Г.І., класны кіраўнік 5 класа.
Газета выходзіць 1 раз у месяц на працягу навучальнага года.
Наступны нумар выйдзе 30 снежня.